

Слоўнік тэрмінаў.

- Абрыс—оцертание.
Абшар—район.
Адбітак—отпечаток.
Адгор'е—отрог горной цепи (хребет).
Адклады павярхоўныя — отложения
поверхностные.
Адлегласьць—расстояние.
Адліга—оттепель.
Адплыў—отлив.
Адтока—рукав реки.
Адхонны—отлогий.
Ападкі—осадки (атмосферные).
Асада—колония.
Бавал—буйвол.
Баваўна—хлопок.
Баваўнянка — хлопчатобумажная ма-
терия.
Бадзяжны (народ)—бродячий.
Бровар—винокурный завод.
Брыла—глыба.
Будаўніцтва—строительство.
Будова—строение.
Будынак—здание.
Ваганьні векавыя — колебания веко-
вые.
Вадазбор—бассейн (реки).
Вадаземнікі—земноводные.
Вадападзел—водораздел.
Вадаспад—водопад.
Вадасьцёк—водоскат.
Вадкасьць—жидкость.
Вандроўны—кочевой.
Вапняк—известняк.
Верх (гары)—вершина (горы).
Вінаград—виноград (ягода).
Вінаграднік—виноград (растение).
Вінаградня—виноградник.
Вір—водоворот.
Вільгатнасьць—влажность.
Вільгаць—влага.
Вобліў—гололедица.
Волава—свинец.
Востраў самотны—остров одиночный.
Востраў спрадвечны—остров
исконный.
Вусень шаўкоўны—шелковичный
червь.
Выбух—извержение, взрыв.
Выгіны (горнага зморшчу)—антикли-
налы, седла.
Выдма—дюна, бархан.
Вывлюдненьне—уменьшение населения.
Выпятрэньне—выветривание.
Выраб—производство, изделие.
Выраб зямлі—обработка земли.
Вышнявіна ракі—верховье реки, верх-
нее течение.
Вясёлка—радуга.
Вятрак—ветреная мельница.
Гаворка—говор.
Гак—коса, пересыпь.
Гандаль замежны—торговля внешняя.
Гандаль кірмашовы—торговля ярма-
рочная.
Газа—керосин.
Гарбарня—кожевенный завод.
Гародніцтва—огородничество.
Гаспода—резиденция.
Гасьцінец—большая дорога, большак,
тракт.
Гатунак — сорт, порода, разновид-
ность.
Гелда—биржа.
Гісэрня—литейный завод.
Глеба—почва.
Глей—ил.
Голялёд—гололедица.
Грабар—землекоп.
Груда—глыба.
Груд—увал, кряж, бугор.
Груз—щебень.
Грэбля—плотина, дамба, насыпь.
Гута—завод.
Гушчыня залюдненьня—густота, плот-
ность населения.
Даніэлька—лань.

Даўжыня географічная—долгота географічная.
 Двугленік вугалю—углекислый газ.
 Дзярно—дерн.
 Дрэва алейнае—оливковое дерево.
 Дрэва сунічнае—земляничное дерево.
 Дрэва цытрыннае—лимонное дерево.
 Дуб корачны—пробковый дуб.
 Дыямэнт—алмаз, бриллиант.
 Ельніца—пихта.
 Жарства—гравий.
 Жвір—гравий.
 Жывёла заводная—племенной скот.
 Жывёла заводзкая—породистый скот.
 Жывёла дамовая—животное домашнее.
 Жывёла свойская—животное ручное.
 Жывёла хатняя—животное домовое (напр., мышь).
 Жывельнасьць—фауна.
 Жэрала (вулькану)—кратер.
 Завіруха—буран.
 Залюдненьне—заселение человеком.
 Замёты сьнежныя—заносы снежные.
 За́стаўка—шлюз.
 Затока—залив.
 За́хад—запад.
 Зваротнік—тропик.
 Згуртаваньне астравоў—архипелаг.
 Згуртаваньне расьліннае—сообщество растений.
 Здароўніца—курорт, санаторий.
 Зерналёд—фирн.
 Зморшчы горныя—складки горные.
 Зрушша—сдвиг.
 Зьледзяненне—оледенение.
 Зьяляпняк—конгломерат.
 Зьніжэньне горнага ланцугу—перевал.
 Зьява, зьявішча—явление.
 Земляворная—пахотная земля, пашня.
 Ёглак—дикообраз.
 Ёмшара—моховое болото.
 Капальня—копь.
 Капшучок—кокон.
 Катліна—котловина.
 Каштан ядобны—благородный каштан.
 Кола падканцавоснае—полярный круг.
 Канцавосьсе—полюс.
 Краявід—ландшафт.
 Краіна—область.
 Кругавід—горизонт.
 Крэйда—мел.
 Крыніца—исток, ключ.

Купрэс—кипарис.
 Лагчына—ложбина.
 Лад дзяржаўны—государственный строй.
 Ланцуг—цепь.
 Ледавік—ледник, глетчер.
 Лес ігласты—хвойный лес.
 Лёэс—лесс.
 Лінія роўнацёпная—изотерма.
 Лінія роўнаглыбокая—изобата.
 Лука—меандр, лука, извилина реки.
 Лупняк—сланец.
 Люднасьць—население.
 Лямец—войлок.
 Ляпянка—мазанка.
 Магнэс—магнит.
 Мадрына—лиственница.
 Майстэрня—мастерская.
 Маланка—молния.
 Манган—марганец.
 Марава—мираж.
 Марглі—мергели.
 Маржак—морж.
 Мармур—мрамор.
 Места—горад, посад.
 Месца—место.
 Міжарэчча—междуречье, месопотамия.
 Міжзваротнікавы—тропический.
 Млын—мельница, мукомольный завод.
 Многалічны—многочисленный.
 Морва—тутовое дерево.
 Мосенз—бронза.
 Мытніца—таможня.
 Мясажэры—хищники, плотоядные.
 Мяжа—граніца, межа.
 Мяжа сьнегавая—снеговая линия.
 Мяшканьне—жилище.
 Навал ледавіковы—морена.
 Навальніца—гроза, буря.
 Накапак—сталагмит.
 Намаразь—иней.
 Насельнік—обитатель, насельник, житель.
 Насьціл сьнегавы—снежный покров.
 Нацёк—сталактит.
 Нахіл дна—уклон дна.
 Нафта—нефть.
 Немярэчы—дебри.
 Нетры—недра, дебри.
 Нізавіна (ракі)—низовье, нижнее течение.
 Ночадзеньне—сутки.
 Нізіна—низменность.

Нэрпа—тюлень.
Нягной дрэва—тисс.
Паверхня—поверхность.
Паводка—наводнение, разлив, поводка.
Паветра—воздух.
Падарожнік—путешественник.
Падгор'е—подножие горы.
Падгрунце—подпочва.
Падзваротнікавы—подтропический.
Падстава гары—подошва горы.
Паземны—горизонтальный.
Паклады—залези.
Палі—сваи.
Палудзеньнік—меридиан.
Паляваньне, паляўніцтва—охота.
Памаранцы—апельсины.
Паперня—писчебумажная фабрика.
Пароды земныя—горные породы.
Парцялян—фарфор.
Пас (кліматчны)—пояс, зона.
Паселішча—поселение.
Паўкуля—полушарие.
Паўпарцялян—фаянс.
Паша—пастбище.
Перапад—перекат.
Пескавік—песчанник.
Пільня—лесопильный завод.
Плоскаўзвышша—плоскогорье.
Плынь—течение.
Поплаў—луг.
Поўдзень—юг.
Поўнач—север.
Прамень—луч, радиус.
Прамысловасьць—промышленность.
Прамысловасьць апрацоўчая—промышленность обрабатывающая.
Прамысловасьць нетракапальная—промышленность горная.
Прамысловасьць саматужная—промышленность кустарная.
Пратока—пролив, проток.
Прыгор'і—предгория.
Прылада—орудие, приспособление.
Прыплыў—прилив.
Прыступка—терраса, ступень.
Прытока—приток.
Пярэсмык—перешеек.
Пячора—пещера.
Разводзьдзе—разлив, наводнение.
Разьвіленьне рэк—бифуркация рек.
Разынкі—изюм.
Ралья—пахота.
Ральніцтва—хлебопашество.

Расьліннасьць—растительность, флора
Раставаньне (сьнягоў)—таяние.
Раўчак—овраг.
Ровень—уровень.
Рог—мыс.
Роспуск (солі)—раствор.
Роў—балка.
Роўнадзеньне—равноденствие.
Роўналежнік—параллельный круг.
Роўнік—экватор.
Рэчышча—русло реки.
Саджалка—пруд.
Саматужнік—кустарь.
Селішча—селение, населенное место, населенный пункт.
Серабро жывое—ртуть.
Скід—сброс.
Скляпеньне—свод.
Скрыжаваньне—скрещение, перекресток.
Спосаб жыцця—место переселения, образ жизни.
Спосаб ральніцтва—система земледелия.
Спрат—утварь.
Стажок—конус.
Сталетнік—агава.
Становішча (асьветы)—положение, состояние.
Стан—состояние, вид.
Старана—страна.
Старонка—1) тоже, что „старана“, 2) страница.
Старарэчка—старое русло, старица.
Столь—потолок.
Страва—пища.
Ступень—1) степень, 2) градус.
Сугор'е—нагорье.
Сутока—слияние реки.
Сухазем'е—суша.
Сухмень—засуха.
Схіл, пакат—склон.
Сьнегазвал—лавина.
Сьпёка, сьпякота—зной.
Сысуны—млекопитающая.
Сядзіба—усадыба.
Суштачтаногія—членистоногие.
Трасца—лихорадка.
Трохпалёўка—тремяполье.
Трысьціна цукровая—сахарный тростник.
Тубылец—туземец.

- Угін горнага зморшчу—синклипаль,
мульда.
Узвышша—возвышенность.
Узгорак—холм.
Узгор'е—холмистая местность.
Узьніманьне ракі—вскрытие реки.
Уклад—система.
Улевы—ливни.
Ускрайкі—окраины.
Усход—восток.
Фарба—краска.
Хваля—волна.
Хваляваньне—волнение.
Хваляваньне паўзьбярэжнае—прибой
волн.
Хмара—туча.
Хмызьняк—кустарник, подлесок.
Хрыбет горнага ланцугу—гребень гор-
ного хребта (цепи).
Хрыбетныя—позвоночные.
Цагельня—кирпичный завод.
- Ціск—давление.
Цукраварня—сахароваренный завод.
Цына—олово.
Цытрыны—лимоны.
Цясьніна—ущелье.
Цячэньне адканцавоснае—полярное
течение.
Чыгунка—железная дорога.
Шата расьлінная—покров расти-
тельный.
Шлях—тракт, большак.
Шматпалёўка—многополье.
Шоса—шоссе.
Шпаркасьць—скорость, быстрота.
Шпігінар—скипидар.
Шчыльнасьць—плотность.
Шырыня географічная—широта гео-
графическая.
Шэрань—иней.
Яр—балка.



З Ъ М Е С Т.

	стар.
ПРАДМОВА	3
Агульны агляд Эўропы	5—37
Асаблівасці географічнага палажэння	5
Паверхня Эўропы	6
Павярхоўныя адклады	9
Клімат	10
Рэкі й вазёры	14
Расьліннасьць і грунты	16
Жывёлы	20
Люднасьць	22
Гаспадарка	26
Дзяржавы	33
Падзел Эўропы на абшары	36
ПАУДНЁВАЯ ЭЎРОПА	38—117
Пірэнэйскі паўвостраў	40—53
Пірэнэйска-Кантабрыскі ўклад	42
Кастыльскае плоскаўзвышша	44
Арагонская нізіна	47
Усходнія ўскрайкі	47
Гранадскія горы	49
Андалюская нізіна	50
Португалія	51
І т а л і я	53—72
Лямбардзкая нізіна	56
Апэнінскі паўвостраў	61
Сіцылія	68
Тырэнскія астравы	72
А л ь п ы	72—90
Заходнія Альпы	77
Юра	79
Швайцарскія Альпы	80
Швайцарскае ўзгор'е	82
Усходнія Альпы	85
Балканскі паўвостраў	90—117
Славеншчына	92
Сэрбія	94

	стар.
Альбанія	99
Балгарыя	100
Паўднёва-ўсходнія ўскрайкі Балканскага паўвострава	106
Грэцыя	109
ЗАХОДНЯЯ ЭўРОПА	118—237
Ісландыя	120—122
Брытанскія астравы	122—143
Паўднёва-ўсходняя Ангельшчына	127
Паўночна-Заходняя Ангельшчына	134
Шотляндія	138
Ірляндія	141
Французская старана	144—170
Брэтанскі масыў	148
Паўночна-Французская нізіна	149
Біскайская нізіна	156
Міжземнаморская Францыя	158
Сярэдняя-Французскае ўзвышша	161
Усходняя Францыя	163
Бэльгійская краіна	165
Германія	171—204
Данія	177
Голяндія	180
Паўночна-Заходняя Нямецчына	185
Паўночна-ўсходняя Нямецчына	187
Сярэдняя Нямецчына	192
Паўднёвая Нямецчына	199
Чэскі масыў	204—208
Польшча	208—221
Пас узвышшаў	212
Пас нізін	216
Кашубская краіна	220
Фінска-Скандынаўскі масыў	221—237
Норвэгія	223
Паўднёвая Швэдзія	227
Паўночная Швэдзія	230
Лапаршчына	231
Фінляндія	232
Карэлія	236
УСХОДНЯЯ ЭўРОПА	237—389
Надбалтыцкі край	244—257
Эстонія	246
Латвія	250

	стар
	253
Літва	256
Усходняя Прусія	257—289
Беларусь	272
Палесьсе	277
Краіна Заходня-Беларускіх узгор'яў	283
Наддзвінне	285
Вокаўскі лес	286
Краіна Дняпроўскіх узгор'яў	287
Беларускі лесастэп	289—312
Паўночная Маскоўшчына	292
Окса-Волскае міжарэчча	299
Вазёрная краіна	305
Усходня-Эўропэйская тайга	309
Тундра	312—321
Урал	314
Падканцавосны Урал	314
Паўночны Урал	315
Сярэдні Урал	318
Паўднёвы або Башкірскі Урал	321—335
Паўднёвая Маскоўшчына	324
Паўднёва-Заходняя Маскоўшчына	326
Прыволскае ўзвышша	330
Заволжа	332
Казаншчына	336—358
Украіна	341
Заходняя Украіна	343
Правабочная Украіна	347
Левабочная Украіна	349
Слабажаншчына	351
Данеччына	353
Паўднёвая Украіна	358—373
Карпаты	360
Заходнія Карпаты	367
Сярэднія Карпаты	362
Сямёхградзьдзе	364
Малдаўшчына	366
Валаская нізіна	368
Вугоршчына	374—379
Крым	375
Паўночна-заходняя частка Крыму	376
Крымскія горы	379
Керчанскі паўвостраў	379—384
Казацкія стэпы	384—389
Прыкаспійскі стэп	390
СЛОУНІК ТЭРМІНАЎ	

[R01 2, 50]

1964 F